

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Намеснік начальніка
ўпраўлення абласнога выканаўчага камітэта і ДУК
Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта культуры

С.В.Куратчык

2020 г.



ІНСТРУКЦЫЯ аб парадку арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу фоталетапісаў “Малая радзіма: імгненні гісторыі”

1. Дадзеная інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і правядзення абласнога конкурсу фоталетапісаў “Малая радзіма: імгненні гісторыі” (далей – Конкурс).

2. Арганізатарамі Конкурсу з’яўляюцца ўпраўленне культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта і ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

3. Для правядзення Конкурсу складаецца аргкамітэт (Дадатак 1).

4. Конкурс праводзіцца з мэтай збору, захоўвання і папулярызацыі ведаў аб гісторыка-культурнай спадчыне Гродзеншчыны, знакамітых земляках і гістарычных падзеях малой радзімы з дапамогай фотаматэрыялаў.

5. Задачамі Конкурсу з’яўляюцца: адраджэнне цікавасці да родных куткоў Прынёмання, фарміраванне банка фотаматэрыялаў па гісторыі Гродзеншчыны.

6. У Конкурсе прымаюць удзел публічныя бібліятэкі Гродзенскай вобласці (далей – Удзельнікі).

7. Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:

- “Наш край – наш лёс” (*грамадска-палітычнае жыццё рэгіёну*);
- “Быт нашых продкаў”;
- “Героі ваенных часоў”.

8. Конкурс праводзіцца ў два этапы: раённы (гарадскі) і абласны.

Для ўдзелу ў раённым (гарадскім) этапе Конкурсу Удзельнікі прадстаўляюць матэрыял да 1 жніўня 2020 года ў раённыя (гарадскую цэнтральную) бібліятэкі.

Раённыя (гарадская цэнтральная) бібліятэкі сістэматызуюць дакументы, афармляюць зводны фотаматэрыял у выглядзе фоталетапісу і відэапрэзентацыі для ўдзелу ў абласным этапе.

9. Конкурсныя работы павінны ўключаць фотаматэрыялы, зробленыя да 90-х гадоў ХХ ст.

10. Фоталетапісы ацэньваюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі да зместу і афармлення, а таксама па асноўным крытэрыям:

10. Фоталетапісы ацэньваюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі да зместу і афармлення, а таксама па асноўным крытэрыям:

- высокі эстэтычны ўзровень выканання;
- арыгінальнасць падачы матэрыяла;
- сістэматызацыя дакументаў па тэмах і храналогіі;
- складанасць фотаздымкаў і відэапрэзентацыі;
- наяўнасць кароткага апісання матэрыялу (хто (што) прадстаўлены на фотаздымках, дата і пры якіх абставінах ён быў зроблены, месца здымка і г.д.).

11. Аб'ём фоталетапіса не павінен перавышаць 100 здымкаў, якія могуць быць каляровымі ці чорна-белымі, аналагавымі ці лічбавымі, надрукаваны на паперы і аформлены ў рамкі ці паспарту; відэапрэзентацыя – не больш за 6 хвілін.

Не дапускаецца выкарыстоўваць матэрыялы з сеткі Інтэрнэт.

12. Усе фоталетапісы павінны быць забяспечаны:

- заяўкай на ўдзел у Конкурсе (Дадатак 2);
- уступам і зместам.

13. Для падвядзення вынікаў Конкурсу складаецца журы (Дадатак 3).

14. Па выніках Конкурсу журы вызначае ў кожнай намінацыі па аднаму пераможцу (першае месца) і тры заахвочванні.

Журы пакідае за сабой права не прысуджаць узнагароды: пры адсутнасці ўдзельнікаў; калі творчыя працы не ў поўнай меры адпавядаюць патрабаванням да конкурсных работ.

15. Творчыя работы прымаюцца па адрасе: 230023 г. Гродна, вул. Карбышава, 17, ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (з паметкай “На конкурс”) да 10 верасня 2020 года.

16. Працы, якія не адпавядаюць патрабаванням да конкурсных работ ці працы, якія паступілі пазней названай даты, разглядацца не будуць.

17. Работы, прадстаўленыя на Конкурс, аўтарам не вяртаюцца (будуць дэманстравацца на выставах, адкрытых праглядах літаратуры падчас правядзення мерапрыемстваў у абласной бібліятэцы і публічных бібліятэках Гродзеншчыны).

18. Вынікі Конкурсу падводзяцца да 12 верасня 2020 года на пасяджэнні журы і афармляюцца пратаколам.

19. Выпіска з пратакола размяшчаецца на сайце ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (grodlib.by).

20. Пераможцы Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі ў фотарамках і прызамі.

21. Узнагароджванне пераможцаў і прэзентацыя фотагалерэі “Малая радзіма: імгненне гісторыі” адбудзецца падчас правядзення IV фестывалю кнігі “Кніжныя скарбы Беларусі” (верасень 2020 года).

22. Фотаздымкі работ удзельнікаў Конкурсу будуць размешчаны на сайтах упраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама, ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (grodnolib.by).

23. Фінансаванне расходаў на правядзенне Конкурсу ажыццяўляецца за кошт сродкаў абласнога бюджэту, прадугледжаных на цэнтралізаваныя мерапрыемствы ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

24. За кошт бюджэтных сродкаў фінансуецца: выраб дыпламаў, набыццё фотарамак (для афармлення дыпламаў), прызоў пераможцам Конкурсу.

25. Фінансаванне Конкурсу можа ажыццяўляцца за кошт іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Дадатак 1

да Інструкцыі аб парадку
арганізацыі і правядзення
абласнога конкурсу
фоталетапісаў “Малая
радзіма: імгненні гісторыі”

АРГКАМІТЭТ

абласнога конкурсу фоталетапісаў
“Малая радзіма: імгненні гісторыі”

1. Жук-Куніцкая Ірына Юр’еўна, галоўны спецыяліст аддзела культурна-асветніцкай работы, мастацтва і навучальных устаноў упраўлення культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта;
2. Мальцава Лідзія Васільеўна, дырэктар ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
3. Давыдзік Надзея Сяргееўна, загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
4. Ігнатовіч Марына Эдвардаўна, намеснік дырэктара ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
5. Лемяноўская Ірына Казіміраўна, галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
6. Сцяпанавы Галіна Аляксандраўна, галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

Дадатак 2
да Інструкцыі аб парадку
арганізацыі і правядзення
абласнога конкурсу
фоталетапісаў “Малая
радзіма: імгненні гісторыі”

ЗАЯЎКА

на ўдзел у абласным конкурсе
фоталетапісаў “Малая радзіма:
імгненні гісторыі”

Просім разгледзіць нашу заяўку на ўдзел у абласным конкурсе
фоталетапісаў “Малая радзіма: імгненні гісторыі”.

Поўная назва ўстановы:

Адрас, паштовы індэкс:

Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка аўтарскага калектыву:

Кантактныя дадзеныя (нумар тэлефона, e-mail):

(дата)

(подпіс кіраўніка)

Дадатак 3

да Інструкцыі аб парадку
арганізацыі і правядзення
абласнога конкурсу
фоталетапісаў “Малая
радзіма: імгненні гісторыі”

СКЛАД ЖУРЫ

абласнога конкурсу фоталетапісаў
“Малая радзіма: імгненні гісторыі”

1. Куратчык Сняжана Віктараўна – намеснік начальніка ўпраўлення культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта, *старшыня журы Конкурсу*;
2. Мальцава Лідзія Васільеўна – дырэктар ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, *намеснік старшыні журы Конкурсу*;
3. Давыдзік Надзея Сяргееўна, загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, *сакратар журы*;
4. Жук-Куніцкая Ірына Юр’еўна, галоўны спецыяліст аддзела культурна-асветніцкай работы, мастацтва і навучальных устаноў упраўлення культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта;
5. Кучынская Алена Віктараўна, загадчык аддзела краязнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
6. Сцяпанавы Галіна Аляксандраўна, галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
7. Сявенка Аляксандр Віктаравіч, краязнаўца, прыватны калекцыянер.